

У. А. Якавенка  
Г. А. Забароўскі  
А. В. Раўкоў

РЕФОЗИТОРІЙ БГПУ

**КУРС  
АГУЛЬНАЙ  
ФІЗІКІ  
МЕХАНІКА**

У. А. Якавенка  
Г. А. Забароўскі  
А. В. Раўкоў

# КУРС АГУЛЬНАЙ ФІЗІКІ

## МЕХАНІКА

ПАД АГУЛЬНАЙ РЭДАКЦЫЯЙ  
У. А. ЯКАВЕНКІ

ДАПУШЧАНА  
МІНІСТЭРСТВАМ АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ  
БЕЛАРУСЬ У ЯКАСЦІ ВУЧЭБНАГА  
ДАЛАМОЖНІКА ДЛЯ СТУДЭНТАЎ  
ПЕДАГАГІЧНЫХ ВНУ

Мінск  
„Вышэйшая школа”  
1993

ББК 22.3я73  
Я47  
УДК 53/075.8/

Рэзэнзенты: кафедра агульной фізікі БДУ; кандыдат фізіка-матэматычных науک,  
прафесар Я. Я. Сянко

Якавенка У. А. і інш.

**Я47** Курс агульной фізікі: Механіка: Вучеб. дапам. / У. А. Якавенка, Г. А. Забароўскі, А. В. Раўкоў; Пад агул. рэд. У. А. Якавенкі. — Мн.: Выш. шк., 1993. — 260 с.: іл.

ISBN 5-339-00837-1.

Дапаможнік цалкам ахоплівае кола пытанняў, якія ўваходзяць у праграму для фізічных спецыяльнасцей педагогічных вышэйших навучальных установ. Даволі сісцемы выкладзены прынцыпавыя пытанні эксперыментальнай фізікі. Разам з тым асобныя раздзелы дынамікі, вагальнага і хвалевага рухаў разглядаюцца больш грунтоўна, чым звычайна прынята.

Для студэнтаў педагогічных вышэйших навучальных установ, а таксама для настаўнікаў сярэдніх школ.

Я 1604010000 -080  
М304(03) - 93 15-93

ББК 22.3я73+22.2я73

ISBN 5-339-00837-1

© У.Я.Якавенка,Г.А.Забароўскі,  
А.В.Раўкоў, 1993

## ПРАДМОВА

Дадзены вучэбны дапаможнік у аснове сваёй змяшчае курс, які на працяту многіх гадоў чытаўся аўтарамі ў Беларускім дзяржаўным педагогічным універсітэце.

Курс агульной фізікі пабудаваны так, каб атрыманыя пры яго вывучэнні веды можна было выкарыстоўваць у працэсе выкладання фізікі ў сярэдняй школе. За апошні час навуковы ўзровень выкладання фізікі ў школе значна ўзрас і наблізіўся да сучаснага стану навукі. У сувязі з гэтым выкладанне курса агульной фізікі ў педінстытуце павінна будавацца так, каб не паўтараць школьнага курса, а даваць магчымасць студэнту глыбей пранікнуць у сутнасць фізічных з'яў, авалодзіць ідэямі і метадамі фізічнай навукі, падрыхтаваць студэнтаў да разумення раздзелаў тэарэтычнай фізікі. Методыка выкладання ўдасканальвалася ў працэсе лекцый, практичных і лабараторных заняткаў, залікаў, экзаменаў, індывідуальнай работы са студэнтамі. Аўтары ставілі перад сабой задачу даволі коратка выкладзіць асноўныя пытанні эксперыментальнай фізікі, імкнуліся па магчымасці ўвесці ў тэкст новыя звесткі фізічнай навукі.

У прапануемым курсе агульной фізікі сістэматычна выкладаюцца фізічныя асновы класічнай механікі. Поруч з гэтым вельмі коратка даюцца некаторыя першапачатковыя ўяўленні аб ідэях тэорыі рэлятыўнасці і квантавай механікі. Аўтары хацелі паказаць, што асновай рашэння ўсіх задач у класічнай механіцы з'яўляецца адзіны метад, які апіраецца на законы дынамікі і іх высьновы.

Аўтары выказываюць шчырую падзяку калектыву кафедры агульной фізікі Белдзяржуніверсітэта і яе загадчыку прафесару В.У.Грузінскаму, прафесару кафедры агульной фізікі Магілёўскага педінстытута Я. Я. Сянько, якія ўзялі на сябе працу па рэцэнзаванні рукапісу; прафесару М. С. Цэдрыку, які быў ініцыятарам выдання дадзенага курса і аказаў вялікую дапамогу ў падрыхтоўцы рукапісу да друку, а таксама ўсім, хто сваімі заўвагамі садзейнічаў паляпшэнню зместу кнігі.

Заўвагі і прапановы просім дасылаць на адрес: 220048, Мінск, праспект Машэрава, 11, выдавецства «Вышэйшая школа».

Аўтары

## ЗМЕСТ

Прадмова . . . . .	10
Уводзіны . . . . .	4
<b>1. КІНЕМАТИКА МАТЭРЫЯЛЬНАГА ПУНКТА</b> . . . . .	7
1.1. Вектар перамяшчэння. Шлях. Траекторыя . . . . .	7
1.2. Скорасць . . . . .	10
1.3. Паскарэнне . . . . .	13
1.4. Законы руйнамернага і роўнапераменнага руху . . . . .	17
1.5. Рух пункта па акружнасці . . . . .	23
<b>2. ДЫНАМИКА МАТЭРЫЯЛЬНАГА ПУНКТА</b> . . . . .	28
2.1. Узаемадзеянне цел. Сіла . . . . .	28
2.2. Першы закон Ньютона. Інерцыя . . . . .	30
2.3. Другі закон Ньютона. Маса цела . . . . .	32
2.4. Імпульс. Агульная форма другога закону дынамікі . . . . .	34
2.5. Захаванне і змяненне імпульсу . . . . .	35
2.6. Трэці закон Ньютона . . . . .	37
2.7. Адзінкі вымярэння і размернасці фізічных велічынь. Міжнародная сістэма адзінак . . . . .	38
<b>3. ДЫНАМИКА МЕХАНІЧНЫХ СІСТЭМ</b> . . . . .	43
3.1. Цэнтр мас і цэнтр цяжару механічнай сістэмы . . . . .	43
3.2. Імпульс механічнай сістэмы. Закон захавання імпульсу . . . . .	45
3.3. Рух цела пераменной масы . . . . .	49
3.4. Рух ракет. Формула Цыялкоўскага . . . . .	51
<b>4. РАБОТА І ЭНЕРГІЯ</b> . . . . .	53
4.1. Работа сілы. Магутнасць . . . . .	53
4.2. Кінетычная і патэнцыяльная энергія . . . . .	55
4.3. Закон захавання механічнай энергіі . . . . .	59
4.4. Прымененне законаў захавання імпульсу і энергіі пры аналізе ўдару . . . . .	61
<b>5. ІНЕРЦЫЯЛЬНЫЕ СІСТЭМЫ АДЛІКУ. ЭЛЕМЕНТЫ СПЕЦЫЯЛЬНОЙ ТЭО- РЫ РЭЛЯТЫЎНАСЦІ</b> . . . . .	67
5.1. Інерцыяльные сістэмы. Прынцып рэлятывізму Галілея . . . . .	67
5.2. Межы прыменення класічнай механікі . . . . .	71
5.3. Пастулаты Эйнштейна. Переутварэнні Лорэнца . . . . .	72
5.4. Высновы з пераутварэнняў Лорэнца. Элементы рэлятывісцкай механікі . . . . .	74
<b>6. ДЫНАМИКА ЦВЁРДАГА ЦЕЛА</b> . . . . .	77
6.1. Паступальны рух абсолютноя цвёрдага цела . . . . .	77
6.2. Вярчальны рух . . . . .	78
6.3. Момант сілы. Пара сіл . . . . .	80
6.4. Раўнанне дынамікі вярчальнага руху цела . . . . .	85
6.5. Момант імпульсу. Раўнанне момантаў . . . . .	87
6.6. Закон захавання моманту імпульсу . . . . .	90
6.7. Падлік моманту інерцыі цел . . . . .	92
6.8. Тэарэма Штэйнера—Гюйгенса . . . . .	94
6.9. Кінетычная энергія пры вярчэнні цела . . . . .	95
6.10. Свабодныя восі . . . . .	98
6.11. Праксоп . . . . .	100

6.12. Умовы раўнавагі цвёрдага цела. Віды раўнавагі	105
<b>7. СІЛЫ Ў МЕХАНІЦЫ</b>	107
7.1. Гравітацыйныя сілы	107
7.2. Гравітацыйнае поле	109
7.3. Гравітацыйная і інертная маса цел	112
7.4. Законы Кеплера	113
7.5. Рух цел у гравітацыйным полі. Касмічныя скорасці	116
7.6. Бязважкасць і перагрузкі	119
7.7. Сілы пружкасці	121
7.8. Дыяграма напружання. Пругкае паследзяянне	124
7.9. Пругікі гістэрэзіс. Энергія пружкай дэфармацыі	126
7.10. Сілы трэння	128
7.11. Трэнне качэння	132
<b>8. НЕІНЕРЦЫЯЛЬНЫЯ СІСТЭМЫ АДЛІКУ</b>	135
8.1. Сілы інерцы ў неінерцыяльной сістэме адліку, якая рухаецца паступальна	135
8.2. Сістэма адліку, якая раўнамерна верціцца. Цэнтрабежная сіла інерцы	137
8.3. Сіла Карыаліса	140
<b>9. МЕХАНІКА ВАДКАСЦЕЙ І ГАЗАЎ</b>	145
9.1. Агульныя механічныя ўласцівасці вадкасцей і газаў	145
9.2. Стациянарнае цячэнне вадкасці. Раўнанне непарыўнасці струменя	148
9.3. Раўнанне Бернулі	149
9.4. Цячэнне вязкай вадкасці	154
9.5. Рух цел у вадкасцях і газах	157
<b>10. ВАГАЛЬНЫ РУХ</b>	164
10.1. Гарманічныя ваганні	164
10.2. Характарыстыкі гарманічнага вагальнага руху	166
10.3. Ваганні сістэмы пад дзеяннем пругкіх і квазіпругкіх сіл	169
10.4. Энергія вагальнага руху	173
10.5. Складанне вагання ў аднолькавага напрамку	175
10.6. Складанне ўзаемна перпендыкулярных ваганняў	180
10.7. Затухальныя ваганні	184
10.8. Вымушаныя ваганні	188
10.9. Рэзананс. Дабротнасць вагальнай сістэмы	191
10.10. Ваганні ў нелінейных сістэмах	194
10.11. Ваганні звязаных сістэм	197
<b>11. ХВАЛЕВЫ РУХ</b>	201
11.1. Утварэнне і распаўсяджванне хваль у пругкім асяроддзі	201
11.2. Раўнанне плоскай бягучай хвалі	204
11.3. Скорасць распаўсяджвання хваль	207
11.4. Фазавая і групавая скорасці хваль	210
11.5. Энергія хвалевага руху	212
11.6. Прынцыпы Гюйгенса і Гюйгенса—Фрэнеля. Закон адбіцця і прадамлення	
хваль. Дыфракцыя	215
11.7. Інтэрферэнцыя хваль	218
11.8. Стаячыя хвалі. Раўнанне стаячай хвалі	220
11.9. Кінетычная і патэнцыяльная энергія стаячай хвалі	224
11.10. Хвалі ў аблежаваным аб'ёме асяроддзя	226
<b>12. АКУСТЫКА</b>	229
12.1. Хвалевая прырода гуку	229
12.2. Крыніцы гуку	231
12.3. Скорасць гуку	234
12.4. Распаўсяджванне гуку	237
12.5. Архітэктурная акустыка	240

12.6. Акустычны рэзананс. Аналіз гукаў	241
12.7. Характарыстыкі гукавога поля. Аб'ектыўныя характарыстыкі гуку	243
12.8. Суб'ектыўныя характарыстыкі гуку	246
12.9. Адбіцё і паглынанне гукавых хваль	248
12.10. Эфект Доплера	251
12.11. Прымяенне ультрагуку	253
12.12. Інфрагук	257
Літаратура	259

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ